

ВОПРОСЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ



Выпуск 2

Печатается по решению редакционно-издательского совета БГПУ

Редколлегия:

доктор геолого-минералогических наук, профессор М.Г. Ясовеев;
доктор географических наук, профессор В.Н. Киселев;
доктор биологических наук, профессор А.Г. Федорук;
доктора биологических наук И.М. Степанович, Г.К. Хурсевич;
кандидат химических наук, доцент Ф.Ф. Лахвич (отв. ред.);
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Н.В. Науменко

Рецензенты:

доктор педагогических наук, профессор кафедры химии
ВГУ им. П.М. Машерова Е.Я. Аршанский;
доктор биологических наук, заместитель директора по научной и инновационным
технологиям ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларусь» Е.И. Бычкова

Б748 Вопросы естествознания : сб. науч. ст. Вып. 2 / редкол. М.Г. Ясовеев, В.Н. Киселев, Н.В. Науменко и др; отв. ред. Ф.Ф. Лахвич. – Минск : БГПУ, 2008. – 188 с.

ISBN 978 985 501-608-4.

В сборнике помещены данные исследований в области биологии, географии, химии и методики преподавания естественнонаучных дисциплин.

Адресуется научным сотрудникам, аспирантам, магистрам и студентам, занимающимся вопросами естествознания.

УДК 50
ББК 20

ISBN 978-985-501-608-4

© БГПУ, 2008

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

ГЛАБАЛЬНЫ ЭВАЛЮЦЫЯНІЗМ ЯК УНІВЕРСАЛЬНЫ СРОДАК ГЕАГРАФІЧНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯУ

В.Л. Андрэева, В.М. Кавалеўская

У выніку актывізацыі антропагеннаі дзеянасці практична немагчыма назіраць натуральныя прыродныя працэсы. У такіх умовах прынцыпы глабальнага эвалюцыянізму прызнаны универсальнымі. Доўгі час навука абмяжоўвалася ўяўленнем аб незваротнасці развіцця прыроды, а наяўнасць прагрэсу ў ей адмаўлялася. Пад уплывам сфарміраванага погляду на эвалюцыю як на универсальны працэс стала відавочным, што аб'ект геаграфіі таксама можна прадстаўвіць як матэрыяльную сістэму, якая мае механізмы самаразвіцця. Сярод самых неабходных патрабаванняў, якім адпавядае такая сістэма, трэба называць цэласнасць, адкрытысць, незваротнасць змяненню і няустойлівасць. Цэласнасць сістэм заснована на пэунай узроўневай іерархіі тых кампанентаў, якіх ствараюць сістэму. Адкрытысць сістэм вызначаецца яе функцыянальнай складанасцю, чым больш шматлікі і разнастайнія зношнія сувязі сістэм, тым больш верагодна з'явленне ў ёй новых структурных або функцыянальных элементаў. Незваротнасць (цэліннасць) змяненню у сістэме знаходзіцца ў прямой залежнасці ад унутранай структуры сістэм: чым большай складанасцю і разнастайнімі сувязямі яна валодае, тым менш верагоднасць таго, што сістэма вернецца ў зыходны стан, таму што нават мінімальнае зношненне ўздзеянне здольна распачаць складаны ланцу г перамен. Няустойлівасць сістэм вызначаеца судносінамі паміж яе структурнай і функцыянальнай складачасцю і выяўляеца ў аблежаванай здольнасці сістэмы супрацьстаяць зношнemu уплыву [1].

Калі зыходзіць з асноўных прынцыпаў глобальнага эвалюцыянізму, аб'ект геаграфіі на любым узроўні даследаванняў задавальняе усім патрабаванням да эвалюцыянерной сістэмы, а менавіта валодае цэласнасцю, структурнай і функцыянальнай складанасцю, адкрытысцю, нераунаважнасцю. Паўночны падыход да аб'екта геаграфіі магчыма ажыццяўіць праз раскрыцце спецыфічных форм быцця – геаграфічнай просторы і часу. Геаграфічную простору можна вызначыць як "узаемнае размешчэнне кампанентаў сістэм". а час – як "чаргаванне розных станоў сістэм" [9].

Існаванне геаграфічнага структурнага ўзроўню арганізацыі матэрый азначае таксама наяўнасць адпаведнай формы яе руху. Вывучэнне кліматычных, підрэагалагічных, геамарфалагічных процесаў дазволіла выявіць як узаемасувязь і ўзаемапранікненне асобных фізіка-геаграфічных працэсаў паміж сабой, так і адзінства ўсіх фізіка-географічных працэсаў у прыроде. У тым, што гэтыя трох геаграфічных працэсы ўзаемавзвязаны паміж сабой, і заключана сутнасць геаграфічнай формы руху матэрый, якая стала спосабам існавання новага геаграфічнага ўзроўню арганізацыі матэрый.

Станоўленне сістэмы харктарызуецца нарастаннем маштабу і магутнасці яе прайяўлення, а канчатковое яе фарміраванне азначае, што ўзілі новыя самастойныя сістэмаўтаральны адносіны, самастойнасць якіх звязана з утварэннем асабістай унутрысістэмнай дыферэнцыяцыі рэчыва [2]. Напрыклад, мінералі і горныя пароды ўзілі раней, чым геалагічныя фармациі, аднак толькі ў межах апошніх магчымы іх устойлівае існаванне. Створэнне падузроўня, якія складаюць геаграфічную сістэму, садзейнічала прайяўленню яе цэласнасці і завяршылася фарміраваннем геаграфічнага ўзроўню арганізацыі матэрый. Агульная накіраванасць розных аспектаў геаграфічнай эвалюцыі вызначаеца як ускладненне структуры геаграфічнай сістэмы. Трэба адзначыць, што кожная галіна эвалюцыі мае свой накірунак, які абумоўлены агульным ходам адзінага фізіка-

географічнага працэсу. Гэта адлюстроуваецца, напрыклад, у паступовым павеліченні магутнасці зямной кары, якое суправаджаеца фізіка-хімічнай дыферэнцыяцыяй яе рэчыва.

Такім чынам, аўтарт географії ўяўляе сабой такое матэрыяльнае ўтварэнне, якое мае свае асабістасць географічныя ўласцівасці і законы, і з фарміравання якога развіцце матэрыі выходзіць на новы. географічны ўзоровень арганізацыі. Біялагічныя і сацыяльныя сістэмы, што стварыліся ва ўмовах эвалюціоніруючых геолага-геамарфалагічных і кліматычных сістэм, не ўваходзяць у склад географічных, таму што маюць свае ўзоруні арганізацыі матэрыі і спецыфічныя формы руху (біялагічныя, сацыяльныя), але знаходзяцца з імі ў складаным узаемадзеянні.

Выкарыстанне эвалюцыйнага падыходу пры вывучэнні географічных сістэм дапамагае выявіць шматлікія спрэчныя пытанні. Напрыклад, правамернасць вылучэння такой сістэмы, як рэльеф. У апошні час сустракаеца думка, што рэльеф – гэта не што іншое, як субстрат, зневядная мяжа літасфери, і таму яе нельга разглядаць як самастойную матэрыяльную сістэму. Але з пункту эвалюцыйнізму рэльеф ўяўляе сабой па сутнасці матэматычную сістэму: гэта пэуная сістэма каардынат, у якой знаходзіцца некаторая геаметрычная фігура (цела Зямлі), паверхня якой і ёсьць рэльеф. Гэта значыць, рэльеф – сукупнасць кропак, месцаходжанне (каардынаты) кожнай з якіх вызначаецца наборам географічных фактараў і ўмоў (уласцівасцімі парод, асаблівасцімі клімату і т.д.). Географічны фактары не толькі абумоўліваюць стан сістэмы ў дадзены момант часу, але і прадвызначаюць развіцце гэтай сістэмы: толькі ў ходзе рэалізацыі біялагічных, кліматычных, гідралагічных працэсаў становіца магчымым прайяўленне геамарфалагічных працэсаў [7]. У выніку узікае складаная адваротная сувязь, таму што этыя паверхні (рэльефу) упłyваюць на фактары, якія яе фарміруюць: адбываеца тэхнічнае змеркаванне кліматычных фактараў гравітацыйны перанос літагенных парод і г.д. Малымасць уявіць рэльеф як матэматычную сістэму дазваляе выкарыстоўваць пры яе вывучэнні цэлы комплекс геаметрычных і трыганаметрычных заканамернасцей, што знача паліягчае працэс пошуку геамарфалагічных законуў. Пры даследаванні географічных сістэм іншага рангу (гідралагічных, кліматычных і інш.) такі падыход да рэльефу і яго сістэмаўтваральнай ролі спрыяе найбольш поунаму раскрыццю заканамернасцей іх фарміравання і функцыяновання.

На ранніх этапах развіцця Зямлі поруч з географічнымі сістэмамі і менавіта ва ўмовах іх існавання узіклі новая матэрыяльная сістэма – носьбіты біялагічнай формы руху матэрыі. Адным з найбольш іскавых, на нашу думку, аўтартам даследаванняў з'яўляеца жывая абалонка Зямлі, якая сістэміравана сукупнасцю разнастайніх іерархічна падпіадкаваных біялагічных сістэм (паглядці, арэалаў, біяценозаў, біягеаценозаў) – біясфера. Асноўным прынцыпам арганізацыі біясфери з'яўляеца пастаянная тэнденцыя да павелічэння аўтому і паскарэння біялагічнага кругазвароту хімічных элементаў у біясферы [5]. Малы і вялікі біялагічны кі углазварты хімічных элементаў ажыццяўляюцца праз арганізацыю жыццёвых працэсаў, звязлічаеца разнастайнасць жыццёвых форм арганізмаў, удасканальваеца клетачны апарат і г.д. Аднак для падтрымання стабільнасці сістэм і біягеахімічнай аптымізацыі біягеаценозаў важна не сама па сабе таксанамічна разнастайнасць, хаця яна і з'яўляеца асноўным вынікам разнастайнасці функцыянальнай, а тыпалагічнай, якая вызначаецца асаблівасцімі асяроддзя – геамарфалагічными, глебавымі, гідралагічными, мікрокліматычными.

Глебавае покрыва, калі яго разглядаць з такіх пазіцый, уяўляе сабой абсалютна ўнікальную сістэму. У глебе як географічнай сістэме розныя формы прасторы і часу упłyваюць адно на адно праз змяненне прасторавага ўзаемадзеяння аўтарту і праз працягласць іх існавання. У выніку ўзаемадзеяння патокаў рэчыва і энергіі ў біягеаценозе глеба, як асноўны кіруючы механизам стабілізацыі такіх працэсаў, з'яўляеца "канчатковым прадуктам" адкрытай сістэмы і набывае ролю аднаго з вядучых фактараў эвалюцыі. Глеба выступае ў якасці генератара і захавальніка жывога рэчыва. уяўляе сабой адзін з асноўных

разервуараў генетычнага матэрыялу на планеце [1]. Больш таго, глеба ўтрымлівае рэчыуна замацаваную інфармацыю пра генезіс і функцыянаванне геасістэм, яна мае найбольш выяўленую здольнасць да архівацыі падзеі геаграфічнага асяроддзя ў парадунні з іншымі кампанентамі геасістэм. Такую ўстойлівую ўласцівасць, менавіта храналогію адаптациі біягеаэнозаў да навакольнага асяроддзя, назвалі "глеба-памяць". Вылучаюць таксама мабільныя параметры функцыяніравання сістэмы – фактарны працэс і момант назіраннія [8].

Пры вывучэнні глебы як адкрытай сістэмы, здольнай да самарэгулявання шляхам аптымізацыі кругазвароту рэчыва і патокаў у ёй, асаблівую ўвагу трэба звязаць на даследаванне яе як дынамічнай сістэмы, якая вызначае надзеінасць і працягласць функцыянавання біяцэнозаў. Менавіта гэта прыроднае ўтварэнне садзейнічае захаванню біяразнастайнасці: вызначэнне прымых сувязей паміж тыпамі глеб і экалагічнымі групамі раслін, пэўнымі відамі жывёл, жыццевымі формамі арганізмаў – неабходнае таму пацвярджэнне [4]. Біяразнастайнасць адлюстроўвае мноства структурна-функцыянальных уласцівасцей арганізацыі глебы, якія былі рэалізаваны ў працэсе яе эвалюцыі, збліжваючы ўстойлівасць аптымальнае функцыяніраванне жыцця ў біясферах.

Пры вывучэнні як генетычнай, так і відавой разнастайнасці, неабходна разглядаць іх на экасістэмным узроўні, таму што менавіта такі падыход дазволіе захаваць паніще біяразнастайнасці як генафонду планеты. Ацэнка разнастайнасці ўмоў месц існавання арганізмаў з'яўляецца першым крокам вывучэння прасторавага дыфе́нцыяцыі прыродных кампанентаў дадзенай тэрыторыі, а таксама пачатковым этапам ацэнкі біяразнастайнасці на экасістэмным узроўні [3]. На гэтай аснове магчыма можаўваць пра патэнцыял біяразнастайнасці тэрыторыі, без уліку якога немагчыма ацыціці ўсякую любую гаспадарчую дзеінасць.

Такім чынам, геаграфічная эвалюцыяніруючая сістэма (ці геаграфічная абсалонка) існавала да ўзнікнення жыцця. Яе структурныя элементы працягаюць функцыяніраванне і ва ўмовах пашырэння гаспадарчай дзеінасці чалавека. Выкарыстанне эвалюцыйнага падыходу ў геаграфіі выкліканы самай сущасцю абектаў, кожны з якіх бяспречна з'яўляецца складанай сістэмай, здольнай да самаразвіцця і маючай працяглую гісторыю фарміравання. У выніку паглыбленца светапоглядная, этычная значнасць прыродазнаўства. Узбагачанае новым разуменнем прыродных працэсаў, яно здольна значна ўзмацніць тэарэтычную расправчуку праблемы аховы прыроды.

Літаратура

1. Блюм В. Проблемы и задачи почеведения в XXI веке. // Почеведение. 2001.– № 8 – С. 901-908.
2. Борзенков В.Г. Философские основания теории эволюции. – М.: Знание, 1987. – 324 с.
3. Галанин А.В. Флора и ландшафтно-экологическая структура растительного покрова. – Владивосток: ДВО АН СССР. – 1991.-272 с.
4. Добропольский Г.В., Чиггин Е.Д. Экологические функции почвы – М.: МГУ, 1986. – 136 с.
5. Добропольский Г.В. Значение почв в сохранении биоразнообразия // Почеведение.–1996. № 6.–С.694-698
6. Николис Дж. Динамика в иерархических системах. Эволюционное представление. – М.: Мир, 1989. – 569 с.
7. Поздняков А.В., Сорокин И.Г. Самоорганизация в развитии форм рельефа. – М.: Наука, 1990. – 204 с.
8. Соколов И.Н., Тарильяня В.О. Взаимодействие почвы и среды почва-память. почва-момент // Изучение и освоение природной среды.–М., 1976. – С. 104 – 123.
9. Черникова И.В. Глобальный эволюционизм. философско-методологический анализ. – Томск: изд-во Томского университета. 1987. – 232 с.

РЕЛЬЕФ МИНСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ КАК ФАКТОР ОВРАГООБРАЗОВАНИЯ

Д.Л. Барадулін, А.А. Лепешев

Минская краевая ледниковая возвышенность занимает центральную часть Беларуси. Её протяженность с севера на юг - 150 км, с запада на восток – до 120 км [1]. На западе Минская возвышенность генетически и морфологически тесно связана с Ошмянской воз-